

Суб'екты

Яны не вытрымалі і ўпалі з п'едэсталу

...У зале з белымі сценамі мужчына клапатліва апырсквае з пульверызатара зялёнае мох, які пакрывае напавярху скульптуры піянера і піянеркі, адыходзіць крыву, глядзіць на вынік, нібыта гэта не мох, а кветкі на любімым балконе... Гэта было першым уражаннем ад выставы «Піянерская вытрымка», якая праходзіла ў галерэі сучаснага мастацтва «У».

...Сказаць пра праўдзе, я нават і не адразу ўзгадала, што калісьці ўсё ж насіла піянерскі гальштук. Гэта быў не класічны чырвоны «аксесуар»: на ім ішла зялёная палоска. Ды і як «насіла»: нам з аднакурсніцамі выдалі гэтыя незразумелыя рэчы на лінейцы ў чацвёртым класе, я прыйшла дадому і паклала гальштук у шафу.

...Гледзячы на «пабітыя жыццём» скульптуры, лаўлю сабе на думцы, што яны з усімі сваімі кібімамі (у піянеркі няма носа, увесь твар у выбіоках, піянеру дадалася яшчэ больш — «падарфачаны» твар, ды яшчэ і адно плячо некуды знікла) нагадваюць помнікі са старых могілак.


Многія, хто наведвае Мінск, лічаць, што ён у нечым амаль як машына часу, што вяртае цябе ў СССР. У характарах, паводзінах тых, хто насіў чырвоны гальштук, так ці інакш выплывае «піянерская вытрымка».



Арганізатары расказалі, што статуі піянераў (на заднім плане) літаральна выкапалі з-пад імху каля Валожынскага раёна.

ГАРАСКОП ПРЫЧОСАК НА ЛІПЕНЬ

5 ліпеня, пятніца. Стыргчы валасы сёння не рэкамендуецца: яны будуць доўга адрастаць і мець нездаровы выгляд. А фарбаваць валасы сёння можна. 6 ліпеня, субота. Вельмі добры дзень як для стрыжкі, так і для любых касметычных працэдур.



падабаліся розныя мерапрыемствы: «касіёр», паходы. Мы добра бавілі час. Адмаўляліся ўступаць у піянеры вельмі рэдка, хіба што па рэлігійных прычынах. Тое, што ў пэўным узросце школьнік завязвае чырвоны гальштук, успрымалася натуральна, а вось адмовіцца ад яго — гэта ўжо сенсацыя...

Чарговая інсталіяцыя «Піянерская вытрымка» — фоталабараторыя, а перад ёй — развешаныя на прышчэпках здымкі. Дарэчы, яшчэ адна асацыяцыя з назвай — «вытрымка» як тэрмін у фотасправе. Гэта час, за які закрывалася шторка ў фотаапаратах.

Пасля прагляду фільма ўсе ўдзельнікі выступілі маглі прыняць удзел у адкрытай дыскусіі.

куючы ёй, у «здымках», што мільгаюць у галаве, свая колькасць святла, свай негатывыні ці пазітыўны фон. Але ж вернемся да картак, што вяселі на прышчэпках. На далёкіх шнурках — «жывыя» фота ўсмешлівых хлопцаў і дзяўчат, калектыўныя фотакарткі, дзе ўсе як адзін — са смешнымі напружанымі тварамі, а паперадзе — здымкі з «экзгумацыяй» нашых «выкапнёвых».

Тое, што ў пэўным узросце школьнік завязвае чырвоны гальштук, успрымалася натуральна, а вось адмовіцца ад яго — гэта ўжо была сенсацыя.

Можа, называць «экзгумацыяй» працэс выкопвання скульптур — гэта ўжо занадта, але па-іншаму пра змрочныя здымкі не скажаш.

Вось, у прынцыпе, і ўсе «экспанаты». А, ледзь не забылася на фільмы, што дэманстраваліся ў выставачнай зале па вечарам. Пра «герояў часу» заўжыды здымаюць кіно, вось і пра піянераў яно ёсць. Давялося паглядзець стужку Аляксандра Міты пад назвай «Звоныя, адчыніце дзверы...» Па сюжэце

21 ліпеня, нядзеля. Перыяд цалкам спрыяльны для ўнясення змен у прычоску. 22 ліпеня, панядзелак. Неспрыяльны перыяд, таму маніпуляцыі з прычоскай лепш адкладзіць. 23 ліпеня, аўторак. Стрыжка можа адмоўна адбіцца на вашым самаадчуванні і эмацыйным стане.

Weather forecast section titled 'ЗАўТРА' and 'Геамагнітныя ўзрушэнні'. Includes a map of Belarus with temperature and precipitation data for various regions like Віцебск, Гродна, Мінск, Магілёў, Брэст, Гомель, Варшава, Кіеў, Рыга, Вільнюс, Масква, С.-Пецярбург.

A large grid puzzle titled 'ПА ВЕРТЫКАЛІ: КУНЦА, ВАВЕРКА, НОРКА, КІСКА, АРА-ПАРАВЯЦЕ, КАЛІ ЛАСКА, АДКАЗЫ'. The grid contains various words related to animals and nature, with corresponding images of a bear, a rabbit, a fox, and a mole.

ПА ВЕРТЫКАЛІ: Кунца, Ваверка, Норка, Кіска, Ара-Паравяце, Калі Ласка, Адказы. Эканоміка, Тап. Жакан, Расплат, Акараваля, Яганна, Акіця, Ерэван, Сана, Сапа, Леер, Амар, Авіяцыя.

САМАГОН ЛІУСЯ РАКОЙ

Супрацоўнікі аддзела аховы правапарадку і прафілактыкі Кастрычніцкага РУУС сталіцы разам з байцамі АМАП ГУУС Мінгарвынкама ў лясным масіве паблізу Маладзечна выявілі і ліквідавалі завод па вырабе самагону.

Сямейная пара з Маладзечанскага раёна пачала гнаць яго яшчэ летась. З цягам часу кола пакупіцкі пашырылася — адпаведна, выраслі і аб'ёмы вытворчасці самагону. З гэтай нагоды сужэнцы нават былі вымушаны пашырыць саматужную вытворчасць і перанесці яе з гаспадарчых прыбудовы ў лес — падалей ад вачэй аднавяскоўцаў.

Advertisement for 'ЗАКУПИТ' (Zakupit) offering frozen pork products. Text: 'Оптом от 3 тонн ОХЛАЖДЕННУЮ 2-ой категории СВИНИНУ... Тел.: 8 044 7888 503'

Даты, Падзеі, Людзі

1789 год — нарадзіўся (вёска Пырашава, цяпер Уздзенскі раён) Фадзей Венядзіктавіч Булгарын, вядомы расійскі журналіст, пісьменнік, літаратурны крытык.

1802 год — нарадзіўся Павел Сцяпанавіч Нахімаў — удзельнік кругасветнага плавання на фрэгаце «Крайсер» і Наварынскай бітвы, герой Крымскай вайны.

1943 год — на наступленні нямецкай войскаў супраць сіл Цэнтральнага фронту ў Варонежскага фронту пачалася Курская бітва. Распрацаваная гітлераўскім Генштабам аперацыя мела кодавую назву «Цытадэль».

Еўфрасінья ПОЛАЦКАЯ, святая апкунка Беларусі: «Збірайце добрыя думкі ў сэрцы сваім, як пчэла мёд».

Advertisement for 'ЗВЯЗДА' (Zvyazda) newspaper. Text: 'ЗАСНАВАЛІНІКІ: Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь... Тэлефон: 287 17 79, факс: 287 17 79'.

Advertisement for 'СЁННЯ' (Senya) hair salon. Text: 'Месяц Апошняя квадра 30 чэрвеня. Месяц у сур'і Білізят. Імяніны Пр. Ульяны, Генадзя, Яўсея. К. Зой, Караліны, Мары, Антона, Папанаса, Міхала, Якуба.'

Advertisement for 'УСМІХНЕМСЯ' (Usmikhnemся) hair salon. Text: 'У беларускім кіно быў упершыню ўжыты спецафект. Хоць некаторыя кінакрытыкі лічаць, што каня разарвала насамрэч. Бацька павучае дарослую дачку: Ты павіна дзесьці свайго хлопца да вар'яцтва. Толькі ў гэтым стане мужчына здольны ажаніцца.'